



Кнігі запросяць у замак

У Міры адбудзеца віртуальны кніжны фэст

Фестываль «Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку», які пройдзе ў музеі «Замкавы комплекс «Mіr» 20 чэрвеня ў фармаце онлайн-рэжыме, уключае цэлы шэраг презентацый, круглых сталоў і выставак.

Адна з іх – «Беларускі экслібрис: ад БССР да незалежнай Беларусі». Расказвае даследчык айчыннага экслібриса мастацтвазнаўца Ала Зміева:

— Мастацкім куратарам выстаўкі кніжнага знака ў Міры выступае графік, аўтар экслібрисаў Вольга Крупянко-ва. Па-першы, праз выстаўку, якую, безумоўна, мы шырока пакажам у інтэрнэт-прасторы, хацелася б нагадаць пра багатыя традыцыі беларускага бібліяфільства ў XIX – XX стагоддзях. Па-другое, вельмі хочацца паказаць выдатных мастакоў, якія выяўляліся менавіта праз экслібрис.

— Як шмат кніжных знакаў будзе прадстаўлена на выстаўцы?

— Роўна 100! Гэта і працы Анатоля Тычыны, Яўгена Ціхановіча, Арлена Кашкурэвіча, Георгія Паплаўскага, Мікалая Лазавога, Міколы Селешчука, Міколы Рыжага, Уладзіміра і Міхаіла Басалыгай, Генадзя Грака, Уладзіміра Правідохіна...

— Уражлівы збор імянаў..

— А дадайце да іх яшчэ і Юрыя Якавенку, Рамана Сустава, Вольгу Крупянкову, Таццяну Сіліевіч, Ганну Ціханаву! Эстампы выкананы ў розных графічных тэхніках: афорт, літаграфія, ксілаграфія, лінагравюра. Творы, якія прыедуць у Mіr агульной экспазіцыяй, — з розных прыватных калекцый. У тым ліку — з калекцыі вядомага беларускага збіральніка экслібрисаў Алега Судлянкова. На выстаўцы мы пакажам і айчынныя кніжныя выданні, якія прысвечаны беларускаму экслібрису.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі разгорне ў Міры выстаўку краязнаўчай, асьветніцкай, рэгіоназнаўчай літаратуры, якая прыйшла да чытача ў 2018 – 2020 гадах. Пройдуць у замку і выстаўка «500 год беларускаму кнігадрукаванню», выстаўка эстонскай і беларускай кніжнай графікі.

Мяркуецца, што асона пра-
ставяць здабыткі мастацкага пера-
кладу. У онлайн-рэжыме сакратар
Саюза пісьменнікаў Расіі, выпускнік
Літаратурнага інстытута імя М.Горкага
ўраджэнец Магілёўшчыны паэт Вале-
рый Казакоў пазнаёміць са сваёй кнігай
«Флейта травы», у якой яго вершы
пераўвасобілі на беларускую мову Але́с

**Сярод незвычайных
мерапрыемстваў
фестывалю — выстаўка
унікальных экслібрисаў
з розных прыватных
калекцый.**



Ала Зміева.



Аляксандар Лойка.



Віктар Лісковіч.

Бадак, Янка Лайкоў, Віктар Шніп, Юлія Алейчанка, Таццяна Сівец.

Нагадаем, што фестываль «Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку», які быў заснаваны ў 2019 годзе, праводзіцца Міністэрствам інфармацыі і Міністэрствам культуры пры падтрымцы Гродзенскага аблвыканкама і Карэліцкага райвыканкама.

— Мне бачыцца, што такое свята стане добрай традыцыяй на Гродзеншчыне, — разважае дырэктар музея «Замкавы комплекс «Mіr» Аляксандар Лойка. — З Мірамі яго ваколіцамі звязаны цікавыя з'явы гісторыі беларускай культуры. Карэлічыну можна смела называць літаратурным, мастацкім гнездом Беларусі. Тут выпеставаўся талент народнага пісменніка Беларусі Янкі Брыля. Адсюль легендарны літаратуразнаўца і партызан Уладзімір Калеснік. Непадалёк — Стайбуцьшчына, авеянная імем народнага Песняра Беларусі Якуба Коласа.

Сярод тых, хто спрычыніўся да арганізацыі першага фестывалю ў 2019 годзе, — Віктар Лісковіч, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, науцы, культуры і сацыяльным развіцці Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

— Мы выпусцілі на Гродзеншчыне цэлую серию асьветніцкіх выданніў, якія паказваюць сацыяльнае, эканамічнае развіццё краю, чалавека працы ва ўсёй яго красе, — дзяліцца развагамі Віктар Андрэевіч. — І прыемна, што радзімазнаўчае кніжнае свята звязана з Мірам, Карэлічынай, Гродзеншчынай. Ведаю, што і праект «У пошуках страчанага» лаўрэата прэмii Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» Уладзіміра Ліхадзедава будзе прэзентаваны на фестывалі. А як жа іначай? Гродзенцы падтрымалі збіральніка, краязнаўцу і выдалі яго альбомы, якія праз старыя паштоўкі расказваюць пра Слонім, Гродна, Навагрудак, Смаргонь.

Мікола БЕРЛЕЖ.